

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 1 год — 5 р.; на 3 гады — 12 р. 50 к.; на 5 гады — 18 р.; на 7 гады — 24 р. 75 к.; на 10 гады — 30 р. 50 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За кожную абвестку (пакоя тэсту) — 50 кал. Іншага роду — 1 р. Часопіс тэсту ў два разы даражэй. Пры шматразовым друкаванні — адна палова.

Выдавецтва і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. «Звязь» — г. Менск, Савецкая, 63. (у гэтым паверж) ад 9 гадз. раніцы да 5 гадз. дня. У арганізацыйных гарадах — адда Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх мяст. — тэл. канторах.

ЗВЯЗЬ

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантора

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. веч. тэлефон № 10-74. 2) Кантор рэдакцыі — ад 12 да 2-оо гадзін дня. тэлефон № 6-19. 3) Начны рэдактар (адзіна) ад 8 гадз. веч. тэл. № 6-42.

СЭРАДА, 26 СЬНЕЖНЯ

1928 г. № 297 (3104) Кошт кожнага нумару ўстаў 5 кал.

Год выдання дванаццаты.

Бабруйская партарганізацыя ўхваляе дзейнасьць ЦК КП(б)Б

Заслухаўшы справаздачны даклад тав. Карпіліна аб рабоце ЦК КП(б)Б за час з XI зьезду КП(б)Б, Бабруйская арганізацыя партыйнага канфэрэнцыя прызнае палітычную лінію ЦК правільнай і адпавядаючай пастановам XV зьезду УсеКП(б) і XI зьезду КП(б)Б.

Прывітаньне ЦК КП(б)Б і „Звязьдзе“

У-я бабруйская акруговая партыйная канфэрэнцыя ад імя 6-ці тысячнай партарганізацыі акругі і корпусу шле сваё прывітаньне левіцкаму ЦК КП(б)Б.

У-я Бабруйская акруговая партарганізацыя, якая сабралася для вырашэньня чарговых і неадкладных задач сацыялістычнага будаўніцтва акругі, шле шчырае бальшавіцкае прывітаньне

Цэнтральнаму органу Кампартыі Беларусі — «ЗВЯЗЬДЗЕ», якая дапамагае партыі праводзіць левіцкае, бальшавіцкае выхаваньне партыйных мас, выходзіць рабочыя масы ў накірунку ўрадуменьня шляхоў сацыялістычнае перабудовы краіны і актывнага ўдзелу ў гэтым будаўніцтве, стаць перадавым вярхоўм дзяржавы.

РЭАКЦЫЯ ў АўГАНІСТАНЕ БУДЗЕ ЗАДУШАНА

МАСКВА, 20. 23-га сьнежня ў Маскву прыбыў уноў назначаны надзвычайны і паўнамоцны пасол Афганістану ў СССР Гулям-Набі-хан.

Гулям-Набі-хан зьявіўся адным з бліжэйшых супрацоўнікаў падышаха Аманулы-хана і належыць да ліку тых аўганскіх дзяржаўных дэлегацый, пры дапамозе якіх Аманула-хан ажыццявіў сваю рэфарматарскую дзейнасьць.

ЛЭНДАН, 29. Агэнтства Рэйтэр паведамляе з Нью-Дэлі: „Жанчыны і дзеці з ангельскай місіі ў Кабуле прыбылі ў Пэшава“ (ангельская ірэфэоць у Індыі).

Закрываўся ўсесаюзны зьезд прафсаюзаў

МАСКВА, 25. Учора вечарам адбылося заключнае пасяджэньне VIII усесаюзнага зьезду прафсаюзаў. Пасьля асьвятленьня рэзюльцатаў па ўсіх заслуханых дакладах, зьезд абраў пленум УсеЦСПО ў складзе 234 членаў і 68 кандыдатаў.

Закрываўчы зьезд, тав. Дагадаў зазначыў, што ўся работа зьезду адбылася пад лэзунгамі — бліжэй да нас і больш чуласьці да іх патраб.

Румынскі міністр хлусіць

БУХАРЭСТ (Румынія), 22. Румынскі міністр замежных спраў Мірчэску меў у румынскіх і чужаземных журналістаў гутарку аб замежнай палітыцы Румыніі.

Румынскі міністр замежных спраў гаворыць няпраўду. Савецкі ўрад вікілі ні неспраўна, ні праз пасраджэньне якой-небудзь іншай дзяржавы не атрымоўваў ад Румыніі прававоы выключыць да авор аб невадазе.

У фашысцкай Польшчы Новая афэра з прызыўнымі ў Лодзі

ВАРШАВА, 23. У Лодзі выкрыта новая афэра з азьваленьнем за табар ад вайсковых службаў. Арыштавана тры афіцэры і ўнтар-афіцэр і некалькі прымыўнікоў («Газэта Варшаўская»).

Забастовачны рух

ВАРШАВА, 23. Забастоўка на электра-тэхнічнай фабрыцы «Станарэй» у Варшавы скончылася перамогай рабочых. Адміністрацыя абавязалася прызнаць калектыўную ўмову металістыч і выкнаціць запасы чалавек на зарплатэ.

Дэманстрацыя беспрацоўных

ВАРШАВА, 23. У Пазнань 21-га сьнежня перад будынкам магістрату адбылася дэманстрацыя беспрацоўных. Паліцыя разганяла дэманстрацыю («Газэта Варшаўская»).

Бяспрытульныя ў Варшаве

ВАРШАВА, 21. Лічба бяспрытульных у Варшаве, якія зьявіліся ў месцах барнак для бедных, багупылыя зьявіўшы вадца і ўжо дасягнула 2.778 сем'яў, што складае 10.526 чал.

Паша Савецкім Саюзе

Вынікі абсьледваньня скурноў прамысловасьці

МАСКВА. Нагада, вчора адбылася пры УсеЦСПО, пастанавіла разьмеркаваць адпаведна Цэнтрбанкам крэдыт на індустрыяльныя жыллявы будаўніцтва.

Разьмеркаваньне крэдыту на жыллявае будаўніцтва

МАСКВА. Нагада, вчора адбылася пры УсеЦСПО, пастанавіла разьмеркаваць адпаведна Цэнтрбанкам крэдыт на індустрыяльныя жыллявы будаўніцтва.

Антырэлігійныя вечары ў Ленінградзе

ЛЕНІНГРАД, 24. У дні адпачынку ў Ленінградзе праводзіцца рэд. антырэлігійныя вечары. Сьвечны адбыўся агульна-гарадзкі вечар у цэнтральнай бібліятэцы.

Кандыдатура д-ра

Урадавая камісія амаль што вырашыла ўсе пытаньні, зьявіліся ў рэарганізацыйнай Інбелвульгу ў Беларускай Акадэміі Навук.

Тав. Хацкевіч — аб каадыдатуры праф. Тарашкевіча у Беларускай акадэміі

Наш супрацоўнік запытаўся ў старшыні ўрадавай камісіі па рэарганізацыі Інбелвульгу ў Беларускай Акадэміі Навук т. А. І. Хацкевіча, як адносіцца камісія да хадавіцтваў розных арганізацый аб уладзеньні ў склад Акадэміі праф. Б. Тарашкевіча.

Засуджэньне 18 афіцэраў за крадзеж

ВАРШАВА, 24. Варшаўскі акруговы вайсковы суд засудзіў 18 афіцэраў з вайсновага географічнага інстытуту. Усе яны абвінавачваліся ў прысвоеньні грошай за праданьня географічных мапы выданьня інстытуту.

Спробы ППС замацавацца на вёсцы

ВАРШАВА, 23. ППС, адчуваючы зьяманьне свайго ўплыву сярод індустрыяльных рабочых у гарадох, хоча пакрыць страты новымі здабычамі на вёсцы.

15.000 школьнікаў без абутку ў Варшаве

ВАРШАВА, 20. 8 агульнага лічбы 76.000 школьнікаў у Варшаве 15.000 (пятая частка) яны маюць абутку і лёдае вопраткі і ў марнае падвор'е вкмушавы не халіць у школу («Эпока»).

Урадавая камісія амаль што вырашыла ўсе пытаньні, зьявіліся ў рэарганізацыйнай Інбелвульгу ў Беларускай Акадэміі Навук.

Урадавая камісія амаль што вырашыла ўсе пытаньні, зьявіліся ў рэарганізацыйнай Інбелвульгу ў Беларускай Акадэміі Навук.

Тав. Чычэрын сыніца ў Варшаве

ВАРШАВА, 24. Газета «Фолкс-Цайтунг» паведаміла:
— Народны камісар замежных спраў СССР Чычэрын, які закончыў курс свайго лэзунья ў Нямеччыне і зварочваецца ў СССР, пры праездзе праз Польшчу сыніца ў Варшаве. Тут ён спаткаецца з польскім міністрам замежных спраў Залескім.

Лёзунгі ЦК КП(б)Б да дзесяцігодзьдзя абвяшчэньня БССР

1. Камуністычная партыя цалкам ажыццявіла свой праграмы лёзунг: «права нацыя на самавызначэньне і самастойнае існаваньне».
2. Толькі пралетарская рэвалюцыя да канца вырашыла нацыянальнае пытаньне.
3. Толькі ў саюзе з братэрскімі сацыялістычнымі рэспублікамі, у Саюзе Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, забясьпечана палітычнае, эканамічнае і культурнае разьвіццё БССР.
4. У Х-ю гадавіну БССР вышэй падымем сыяць сацыялізму. Наперад — за разьвіццё сацыялістычнай прамысловасьці, за буйнае калектыўнае земляробства.
5. У Х-ю гадавіну існаваньня БССР мы адзначаем вялікі перамогі над нашай эканамічнай і культурнай адсталасьцю, вялікі росквіт сацыялізму. Прыложым усе сілы для яшчэ большых перамог у другое дзесяцігодзьдзе.
6. У Х-ю гадавіну БССР высунем лёзунг: «Больш свэгаў, больш калгасаў, палепшыць працу ў існуючых».
7. БССР — саюз працоўных усіх нацыянальнасьцяў, што насяляюць яе. Умоцнім інтэрнацыянальную салідарнасьць рабочае клясы і працоўных мас БССР.
8. Інтэрнацыянальная салідарнасьць пралетарыяту і працоўных мас — паруча пасьпяховага сацыялістычнага будаўніцтва. Палепшым інтэрнацыянальнае выхаваньне працоўных, зробім шчыльнай іх сувязь.
9. У Х-ю гадавіну існаваньня свай Савецкай рэспублікі, працоўныя БССР даюць урачыстае абяцаньне — як і раней стаяць на варце міжэўрапейскай, яшчэ больш умацаваць абароназдольнасьць Савецкага Саюзу, шчыльна трымаць сувязь з Чырвонай арміяй, лепш забяспечваюць працу Асобнага фронту.
10. Толькі ў БССР, як і ва ўсім Саюзе Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, забясьпечана права на палітычнае, эканамічнае і культурнае разьвіццё працоўных нацыянальных меншасьцяў.
11. Рабочая кляса і яе камуністычная партыя на чале будаўніцтва Беларускай культуры.
12. Беларусізацыя і каранізацыя умацняюць саюз пралетарыяту з асноўнымі масамі сялянства.
13. Беларусізацыя і каранізацыя пралетарскіх кадраў забясьпечваюць пралетарскі зьмест Беларускай культуры.

ЦК КП(б)Б.

Лёзунгі ЦК КП(б)Б да дзесяцігодзьдзя абвяшчэньня БССР

1. Камуністычная партыя цалкам ажыццявіла свой праграмы лёзунг: «права нацыя на самавызначэньне і самастойнае існаваньне».
2. Толькі пралетарская рэвалюцыя да канца вырашыла нацыянальнае пытаньне.
3. Толькі ў саюзе з братэрскімі сацыялістычнымі рэспублікамі, у Саюзе Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, забясьпечана палітычнае, эканамічнае і культурнае разьвіццё БССР.
4. У Х-ю гадавіну БССР вышэй падымем сыяць сацыялізму. Наперад — за разьвіццё сацыялістычнай прамысловасьці, за буйнае калектыўнае земляробства.
5. У Х-ю гадавіну існаваньня БССР мы адзначаем вялікі перамогі над нашай эканамічнай і культурнай адсталасьцю, вялікі росквіт сацыялізму. Прыложым усе сілы для яшчэ большых перамог у другое дзесяцігодзьдзе.
6. У Х-ю гадавіну БССР высунем лёзунг: «Больш свэгаў, больш калгасаў, палепшыць працу ў існуючых».
7. БССР — саюз працоўных усіх нацыянальнасьцяў, што насяляюць яе. Умоцнім інтэрнацыянальную салідарнасьць рабочае клясы і працоўных мас БССР.
8. Інтэрнацыянальная салідарнасьць пралетарыяту і працоўных мас — паруча пасьпяховага сацыялістычнага будаўніцтва. Палепшым інтэрнацыянальнае выхаваньне працоўных, зробім шчыльнай іх сувязь.
9. У Х-ю гадавіну існаваньня свай Савецкай рэспублікі, працоўныя БССР даюць урачыстае абяцаньне — як і раней стаяць на варце міжэўрапейскай, яшчэ больш умацаваць абароназдольнасьць Савецкага Саюзу, шчыльна трымаць сувязь з Чырвонай арміяй, лепш забяспечваюць працу Асобнага фронту.
10. Толькі ў БССР, як і ва ўсім Саюзе Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, забясьпечана права на палітычнае, эканамічнае і культурнае разьвіццё працоўных нацыянальных меншасьцяў.
11. Рабочая кляса і яе камуністычная партыя на чале будаўніцтва Беларускай культуры.
12. Беларусізацыя і каранізацыя умацняюць саюз пралетарыяту з асноўнымі масамі сялянства.
13. Беларусізацыя і каранізацыя пралетарскіх кадраў забясьпечваюць пралетарскі зьмест Беларускай культуры.

Пленум ЦК кампартыі Чэхославакіі

Выбары ў пэндтагі сьведчаць аб палявоньні рабочых мас ПРАГА, 22. На пленуме цэнтральнага камітэту чэхославацкай кампартыі ў дакладах аб выбарах у мясцовыя ладтагі і аб вывадах з іх для партыі вытлумілі чзвн палітбюро КПЧ і Выканкому Камінтэрну Готвальд. Тав. Готвальд заявіў, што камуністыя адносна страцілі 6 проц. галасоў у параўнаньні з парламанцкімі выбарамі ў 1925 г., і атрымалі 822 тыс. галасоў на

Адмяніць стан аблогі ў Бэсарабіі

БУХАРЭСТ, 22. У Бэсарабіі ўзнік м'які рух, які патрабуе адмены стану аблогі ў вобласьцях, што знаходзяцца па рацэ Дністру. Нацыянальна-аэліянная (кулацкая) партыя, што перамагла на выбарах у румынскім парламанце, у часе прадымбарачай кампаніі аблаца адміністрацыю стану аблогі. Бэсарабцы патрабуюць вынашчэньня абцяжэньня.

Па пытаньні аб адмене стану аблогі ўзнік намір памі міністрам унутраных спраў і ваеннаю ўладаю. Ваеннае міністэрства пратэстуе супроць адмены стану аблогі на тэй падставе, што Прыдністроўскі раён знаходзіцца на мяжы з СССР.

Страхі румынскай ваеннай ўлады, якія відаць, трэба пастанавіць у сувязь з надалейшай гаспадарчай французскага генэрала Лерона Лерон аб'явіў Польшчу, Румынію, Прыбалтыцыя дзяржавы і арганізоўвае адзіна ваенны фронт супраць з намі дзяржаў.

Чаму Мэйштовіч падаў у ядстаўку

ВЭРЛІН, 23. Некаторыя нямецкія газеты зьявіліся камэнтарыі аб прычынах адстаўкі польскага міністра ўнутраных спраў Мэйштовіча. Варшаўскі карэспандэнт «Вэрлінер Тагблат» заявіў, што адстаўка Мэйштовіча зьяўляецца довадам частковага паражэньня правага крыла ўрадавага лідэра Карэспандэнт лічыць, што ва раз-жа пасьля сьвята ўрад унісе ў сойм праект аб зьмене канстытуцыі. Ва ўрадавым лідэры лічаць, што Мэйштовіч ня вусім падыходзіць, каб правесіць гэты праект праз сойм. Нова міністр юстыцыі Цар зьяўляецца бліскім прыцэлем Пясуўскага («Момэнт»).

Літоўска-нямецкая гандлёвая ўмова

30-га кастрычніка бягучага году літоўскім паслом у Вэрліне Сідзінаўскасам і прадстаўніком Нямеччыны Аляксандрам была падпісана літоўска-нямецкая гандлёвая ўмова, значэньне якое выходзіць далёка па-за рамкі літоўска-нямецкіх гаспадарчых узаммаадносін.

Поўныя тэкст дагэтуль не абвешчаны і толькі ў некаторых рыскіх газетах зьявіўся пераказ важнейшых яе артыкулаў. Але і гэта пераказ даволі, каб аданіць у агульных рысах гаспадарчае і палітычнае значэньне ўмовы.

З фармальнага боку, ўмова дае аднолькавыя прывілеі як Літве ў Нямеччыне, так і Нямеччыне ў Літве. Усе артыкулы ўмовы двохбаковыя. Але ўраўнаважана, што гэта толькі фармальнасьць, бо дыспарэорцыя сіл і магчымасьці Літвы і Нямеччыны выразна відавочна. А адгэтуль выцякае, што і гаспадарчыя карысьці ад ўмовы Літвы і Нямеччыны будуць мець далёка ня роўныя. Напрыклад, пункт аб вольным вывазе прамысловых прадпрыемстваў грамадзянам аднае дзяржавы на абшарах другога тэрыторыя дае аднолькавыя правы як літоўскім грамадзянам у Нямеччыне, так і нямецкім у Літве. Але кожнаму ясна, што для літоўскіх капіталістаў будучы сьвядзіць будаваць свае фабрыкі ў Нямеччыне, але наадварот, нямецкі капіталісты будучы адчыняць свае прадпрыемствы і філіі сваіх прадпрыемстваў у Літве.

Умова дае магчымасьць грамадзянам аднае дзяржавы везці гандлёвыя і прамысловыя дзейнасьці на абшарах другога дзяржавы на тых-жа самых правах, як і ўласным грамадзянам аднае дзяржавы. Гэта значыць, што грамадзяны аднае дзяржавы могуць закладаць на абшарах другога дзяржавы банкі, фабрыкі, гандлёвыя і ўспраможны гаспадарчыя арганізацыі наўраўне з мясцовымі грамадзянамі аднае дзяржавы. Купцы, фабрыканы, майстры могуць выконваць свае функцыі на абшарах другога дзяржавы, карыстаючыся пасьведчаньнямі свае кваліфікацыі праз органы толькі свае дзяржавы і карыстаюцца аднолькава судова і грамадаўнае апекаю. Увоз і вываз будучы адбыцца на падставе найвялікшых прывілеяў. Пасьведчаньні аб пахаджоньні тавараў на будучы патрабаваньня за выключэньнем тавараў, на якія імпартуюцца дзяржава пакаладае ўвоўныя мыты. Гэты пункт мае на мэта пераходзіць прасіканьню на абшары Літвы польскіх тавараў пад выглядам нямецкіх. На тавары польскага паходжання Літва накладае спецыяльныя павышаныя мыты. Грамадзяне кожнае з дзяржаў маюць права вольнага ўвозу бяз мыты ў другую дзяржаву (з умоваю зваротнага вывазу) усякіх варштатаў, машын і іх частак на-паказ, на таргі, інструманты, патрэбных пры мантажы іных увезеных машын. Транзіт аднае дзяржавы праз тэрыторыю другой аслабляецца ад усякіх спецыяльных падаткаў і мыт. Тарыфы на чыгунках да Клайпеды і да Кенігсбэргу зраўняваюцца з тарыфамі на чыгунках ад Кенігсбэрга да Вэрліна.

Змаж рабочага Кузаўкова на інжынэра Пятрова

РАСТОЎ-ДОН, 24. 18-га сьвечка стэлівар марганцаўскага цэлу Самба Кузаўкоў вышаў на работу п'яным і арабіў завалку марганцаўскай печы на 4 тонам больш норма. Гэта выдала завалку выбуху печы. Загэтык пачам Патроў не дапусьціў Кузаўкова ў гэты дзень працаваць. На другі дзень Кузаўкоў уброемь лямом у паху кінуўся на інжынэра Пятрова і нанёс яму удар па галаве. Патроў ушаў аляртономым. Кузаўкоў пасьля гэтага нанёс яму яшчэ адзін удар, пасьля чаго быў схоплен паліцэйшымі вэраўчымком і дэспліткам.

Выпуск першых скурных машын

ЛЕНІНГРАД, 24. На заводзе імя Энгельса арганізаваны вырб першых савецкіх скурных машын тыпу «Фартуга». Нашы скурныя фабрыкі да гэтага часу выпускалі гэтыя машыны за граніцай. Першыя машыны будуць выпушчаны ў лютым. Усего ў 1929 годзе маркуенца выпушчць 225 такіх машын.

Бяссплянэвасьць і бяссыстэмнасьць у будаўніцтве

У калегі НК РСІ СССР быў зроблены даклад аб выніках абследаваньня скурной прамысловасьці. Абследавальнае ўстанова, што ў дзяржаўнай скурной прамысловасьці за апошнія гады быў рад дасягненьняў. Радам з тых абследаваньнем быў устаноўлен рад наладонаў. Адначасна невэстачарны выпуск прадукцыі для сылянскага рынку: сьвянскі абутак, вапрыхад, сьладзаво ўсяго каля 9 проц. агульнай прадукцыі і ачына-футроўных вырабах неэканамнасьця скурпрамысловасьці нават на 10 проц. У будаўніцтве скурпрамысловасьці выкрыта бэсплянэвасьць, бэсыстэмнасьць, рад істотных адступленьняў ад патрабаваньняў сучаснай тэхнікі вытворчасці і г. д. Іля вышчэнаепа замежныя вопыт і дасягненьня; амаль нічога ня робіцца ў галіне радыявалізацыі і г. д. Між тым, на паліках абследавальскай групы РСІ, толькі ў выніку радыявалізацыі тэхналігічных працэсаў, скарэставіцца адходаў і адкідаў, апрапоўкі скур і ішч. скурпрамысловасьць можа атрымаць за год каля 55 млн. руб. эканоміі. Для рэапрапоўкі канкрэтных мерапрыемстваў на радыявалізацыі скурпрамысловасьці калегіі НК РСІ СССР вызначыла спецыяльна камісія. (ТАСС).

Лавасьці

МАСКВА. Нарада, якая адбылася пры УсеЦСПС, пастанавіла разьвіваць адпущаны Цыкамбанам прадукты індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва ў суме 600.000 рублёў наступным чынам: для Тульскага раёну — 30.000 рублёў, Ура — 200 тысяч рублёў, Сібіры — 50 тысяч рублёў, Уладзімера — 100 тысяч рублёў, Іванова-Ваз'нясенску — 150 тысяч рублёў і Ніжня-Ноўгараду — 70 тысяч руб. (ТАСС).

У Заходняй Беларусі

ЛЕНІНГРАД, 24. У дні адпачынку ў Ленінградзе праводзіцца рад антырэваліюцыйных мераў. Сяньня адбыўся агульна-гарадзкі вечар у цэнтральным доме сьветы, у якім з дакладамі выступалі навуковыя працаўнікі Эрмітажу, інстытуту гісторыі мастацтва, Акадэміі матар'яльнай культуры і ішч. Былі таксама наладжаны вечары ў с-г. музэі і ў таварыстве сьвэгазнэўства. Ва ўсіх рабочых клясах адбыліся вечары, на якіх былі зроблены антырэваліюцыйныя даклады. У тэатрах былі арганізаваны выступленьні рабочых драматычных і музычных гурткаў самадзейнасьці, Пралеткульту, тэатру імя Пралетарскага Актара, 1-й Дзяржмастаккай студыі і ішч.

Перадача малюнкаў і рукапісаў па радыё

ЛЕНІНГРАД, 24. На цэнтральным тэлеграфі Устаноўлены атрыманы з Нямеччыны апарат для перадачы малюнкаў на адлегласьці. На днях пачнецца перадача малюнкаў і рукапісаў з Ленінграда ў Маскву па тэлеграфічных правадах і па радыё.

Ліквідацыя тартану ў Жардэлях

ВІЛЬНЯ, 23. Уваўны тартан у Жардэлі Данцыгонкі сьнят у Есвёўскі пастанавіў ліквідаваць тартан. Свае алясныя і вялікі Есвёўскі перапрадаў дэсапрамысловай кампаніі ў С.о.і.ма. Усе рабочыя ў ліку 300 чалавек будуць зьвольнены ў будучым месяцы («Слова»). Тартан у Жардэлях быў вядомы сваімі частымі манфайтантамі з рабочымі і снадальнымі ўмовамі працы.

Новыя катаржныя прысуды

БЕЛАСТОК, 23. У беластоцкім акруговым судзе скончыўся працэс 16 камуністаў 4 абвінавачаныя прыгавораны да трох год турмы кожна, 2 — да двух год, 1 — на 2 в палов. гады, 1 — да аднаго году і 1 — да 9 месяцаў. 7 чалавек апраўданы. У якасьці абаронцы на судзе выступалі вядомы польскі адвакат Дурач («Момэнт»).

Забойства ляснікіна

ВІЛЬНЯ, 22. У в. Аляхоўна, Баранавіцкага павету, стралялі праз ваіно забіты ляснікі А. Алоўць. За апошнія тры тыдні гэта ўжо трэцяе забойства ляснікіна ў Баранавіцкім павеце («Слова»).

Напад ваўкоў на дзяцей

ВІЛЬНЯ, 22. На дзяцей, якія вароча-Аляс у школы ў м. Стоўпцы да хаты ў в. Анічцы за 1 в палов. км. ад мястачка, напалі ваўкі і моцна парывалі аднаго хлопчына («Слова»).

Тры месяцы турмы за абражаньне Пісудэкага

ВІЛЬНЯ, 23. Акруговы суд у Наваградку засудзіў на тры месяцы зборшчыка падатнаў А. Алявіскага за тое, што ён 31-га жніўня публічна выкрывіў алявэўскае аб Пісудэкім («Слова»).

Камуністычныя аозвы

ВІЛЬНЯ, 23. У ноч на 21-га сьвечка 8 рабочых і студэнтаў Мэскага ўніверсітэту ў Вільні зьявіліся ў вуліцы і пачалі выкрывіць алявэўскае аб Пісудэкім («Слова»).

Кандыдатура д-ра Тарашкевіча ўхвалена акадэмічнай радай БАН

Акадэмія Навук алявэўскае ўвечары 1-га студзеня, у часе сьвэтка-вавя 10-гігодзьдзя БССР.

Перадача малюнкаў і рукапісаў па радыё

ЛЕНІНГРАД, 24. На цэнтральным тэлеграфі Устаноўлены атрыманы з Нямеччыны апарат для перадачы малюнкаў на адлегласьці. На днях пачнецца перадача малюнкаў і рукапісаў з Ленінграда ў Маскву па тэлеграфічных правадах і па радыё.

Ліквідацыя тартану ў Жардэлях

ВІЛЬНЯ, 23. Уваўны тартан у Жардэлі Данцыгонкі сьнят у Есвёўскі пастанавіў ліквідаваць тартан. Свае алясныя і вялікі Есвёўскі перапрадаў дэсапрамысловай кампаніі ў С.о.і.ма. Усе рабочыя ў ліку 300 чалавек будуць зьвольнены ў будучым месяцы («Слова»). Тартан у Жардэлях быў вядомы сваімі частымі манфайтантамі з рабочымі і снадальнымі ўмовамі працы.

Новыя катаржныя прысуды

БЕЛАСТОК, 23. У беластоцкім акруговым судзе скончыўся працэс 16 камуністаў 4 абвінавачаныя прыгавораны да трох год турмы кожна, 2 — да двух год, 1 — на 2 в палов. гады, 1 — да аднаго году і 1 — да 9 месяцаў. 7 чалавек апраўданы. У якасьці абаронцы на судзе выступалі вядомы польскі адвакат Дурач («Момэнт»).

Забойства ляснікіна

ВІЛЬНЯ, 22. У в. Аляхоўна, Баранавіцкага павету, стралялі праз ваіно забіты ляснікі А. Алоўць. За апошнія тры тыдні гэта ўжо трэцяе забойства ляснікіна ў Баранавіцкім павеце («Слова»).

Напад ваўкоў на дзяцей

ВІЛЬНЯ, 22. На дзяцей, якія вароча-Аляс у школы ў м. Стоўпцы да хаты ў в. Анічцы за 1 в палов. км. ад мястачка, напалі ваўкі і моцна парывалі аднаго хлопчына («Слова»).

Тры месяцы турмы за абражаньне Пісудэкага

ВІЛЬНЯ, 23. Акруговы суд у Наваградку засудзіў на тры месяцы зборшчыка падатнаў А. Алявіскага за тое, што ён 31-га жніўня публічна выкрывіў алявэўскае аб Пісудэкім («Слова»).

Камуністычныя аозвы

ВІЛЬНЯ, 23. У ноч на 21-га сьвечка 8 рабочых і студэнтаў Мэскага ўніверсітэту ў Вільні зьявіліся ў вуліцы і пачалі выкрывіць алявэўскае аб Пісудэкім («Слова»).

СКОРА 1-га студзеня пасьпяшэцца падпісацца на 31 год ду

ВІЛЬНЯ, 23. У ноч на 21-га сьвечка 8 рабочых і студэнтаў Мэскага ўніверсітэту ў Вільні зьявіліся ў вуліцы і пачалі выкрывіць алявэўскае аб Пісудэкім («Слова»).

Выбары у саветы

Пралетарскі горад дапаможа вёсцы
АБРАЦЬ НАДЗЕЙНЫЯ САВЕТА

Рабочыя павінны паехаць у вёску, каб замацаваць змычку пралетарыату і беднаты з сярэдняком, каб на справе наступаць на кулака, каб не дапусьціць ніводнага з заможнікаў у саветы
Мітынгамі-пераклічкамі--ахапіць усе гарады БССР!

Рабочыя ад варштату на вёску ЦСПСБ па штучнае праф-арганізац і

Прафсаюзы Беларусі дагэтуль яшчэ не разгарнулі належнай падрыхтоўкі да справядліва-выбарчай кампаніі саветаў.

На гэдыч на досыць выразныя дырэктывы ЦСПСБ канкрэтных мерапрыемстваў з боку прафарганізацый для ажыццяўленьня гэтых дырэктыв навуль што яшчэ ня відаць.

Наводзе даных аргадзела ЦСПСБ па ўсёй Беларусі накіравана на вёску для ўдзелу ў справядліва-выбарчай кампаніі ўсяго 59-60 рабочых.

На мітынгі-пераклічку адгукнулася на аб'явішчы дзень толькі 5 праф-прыемстваў.

Ці саваў швейніцаў, друкароў і харчавікоў дагэтуль яшчэ не абгаворвалі на сваіх пасяджэньнях пытаньня аб удзеле ў кампаніі.

Большая частка сьвяных аргадзельцаў яшчэ не распрацавалі канкрэтных плянаў падрыхтоўкі да выбараў.

Выключэньнем зьяўляюцца саюзы с.г. і лясных рабочых і саўгандаль-служачых, у працы якіх адчуваецца пэўны зрух.

На зьмяненні пасяджэньні прэзыды-уму ЦСПСБ абгаворвалася пытаньне аб удзеле прафсаюзу ў справядліва-выбарчай кампаніі саветаў.

Прэзыдыум прызнаў, што прафсаюзныя арганізацыі недастаткова мабілізавалі грамадзкую думку рабочых мас павяліч кампаніі.

Прэзыдыум ЦСПСБ вынес рад канкрэтных прапановаў для ўзмацненьня ўдзелу прафсаюзу ў выбарах саветаў. Апроч гэтых прапановаў асабліва важны наступныя:

Абавязьць ЦП і акрапрафбюры выканаць пастанову прэзыдыуму ЦСПСБ аб масавай пасылцы рабочых на вёску для непасрэднага ўдзелу ў справядліва-выбарчай кампаніі.

Лічыць мэтазгодным стварэньне на буйных прамысловых прадпрыемствах г. Менску, Гомелю і Віцебску спецыяльных выбарчых камісій.

Прызнаваць ЦП саваў камітэты, мэтамістых, харчавікоў, гарбароў будаўнікоў, прац. паперы, швейніцаў, дрэвапрацоўчыкаў і белбюро ЦП чыгуначнікаў зараз-жа прыступіць да падбору рабочых з прамысловых прадпрыемстваў для пасылкі іх у другую чаргу ў вёску на выбары сельсаветаў.

ЦП саваў саўгандаль-служачых, працадасяветы, медсанпраццы, сельска-гаспадарчых і хмыкаў павінны вылучыць па аднаму члену прэзыдыуму ЦП для пасылкі на вёску тэрмінам на 2 тыдні.

С. Г.

Бабруйскія рабочыя выклікаюць

З камісіяй ЦВК па Барысаўшчыне

I. ПРАЎДА АБ НЕМАЊІЦАХ

Вясковыя хуліганы--сьляпыя выканаўцы волі клясавага ворага.--„Гэта апошні раз мы хадзілі на сход“.--Голы клюб.--Дыялектыка жыцьця.

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

Вораг замаскіраваўся. Ворага не расьпознаць.

Амаль што ўсе ўдзельнікі хуліганска-бандыцкіх наскокаў на саветы і бядняцкі акты, што мелі месца апошні час на Барысаўшчыне, — сэрэдвяцкая ці бядняцкая модалаць. Многія неадолілі, тугія на палітычнае вука таварышы з раўных саветчых і партыйных арганізацый прыйшлі ў сувязі з гэтым да выводу, што мы маем справу з простым хуліганствам, што крук падняў даражнюю шуміку вакол немаўніцкае справы і з кулаком вядзецца нейкая водарэчыная «дон-кіхотская» барацьба. Зьнямыя словы, зьнямыя настроі.

На працягу двух дзён мы аб'ехалі з камісіяй ЦВК Немаўніцкі, Ломніцкі, Навасёлкаўскі і Вяляціцкі сельсаветы. Барысаўскага раёну. З кожнай гадзінай нам ставілася ўсё ясьней і ясьней тактыка кулака і яго сьмелыя барысаўскага гарадскога напмана. Нацсваць на беднату і замунітых вясковых хуліганаў, алгаварыць сэрэдвяца ад удзелу ў справядлівым сходах, цішкова падрыхтаваць свае бандыцкія ў саветы—вось у чым заключалася гэтая тактыка. Праз доўгі чорнае хуліганскае маскі вясков глядзяць вусьнякі заплушчаныя вудадзія вочы.

Што-ж сапраўды было ў Немаўніцах?

1-га сьнежня ў сельсаваце адначасова ішла два сходы: у адным пачалі жаночы дэлегацы, у другім — беднаты. Між двума пачалі — брудныя вузкія сэнцы. Тут вось і дзейнічаў Поцька Кабак (сапраўднае прозьвішча — Кабакоў) са сваёй шайкай, якую ён набраў з несьведомых пэўных вясковых хуліганоў, літаральна даючы, якіх, зраўнела, было 6 сьмешна павяць клясавымі ворагамі. Але аб гэтым пэўна.

вясковыя «спяшчоты», але ўвары сыплюцца усё часцей і часцей, а вясков проста сыплюць вочы... Жанчыны закрываюць твар рукамі, прыгіваюць галовамі і хочучы прадрэцца наперад, а хуліганы ўжо руюць на Мар'і Ясук адзеньне і валоццяць што сілы Алену Янда-ску... Там жанчыны падымваюць шум. Цікава, што ніхто са сходу беднаты, дзе быў і старшыня сельсавету, і сакратар партыйнае ячэйкі, ня выходзіць на брыкі дэлегатак. Азвон толькі настаўнік Савініч прыадчынае дзьверы і, трымаючы ў рудэ газыткі, пытае:

— Ну, хто тут бузіць?

Кабак і яго шайка враз-жа выпікаюць. Пакрыўджаныя жанчыны са злесьцю і болам скардвяцца, што ім «навалі ў вара»:

— Ватузлі вас, нашкаматалі. Яшчэ заб'юць, халеры... Гэта апошні раз мы хадзілі на сход.

Ніхто не разумеў значэньня гэтых слоў. Ніхто не падае факту яго сапраўднага значэньня. Савініч, праўда, наводзіла аб тым, што владзілася, сьледчым органам, але ніводным словам не інфармуе райком, на ставіць пытаньне ў сваёй вясковай ячэйцы. На другі дзень пасля напад на дэлегатак у Немаўніцы прыляжае старшыня РВБ гав. Грышкевіч і асабліва зьмяшчальнымі справамі Бавадэнка — і нічога. Абураючы факт застаньня іх вядомымі. А між тым справядліва на сьледзе партреты правальваю і крымінальныя дэпутаты аб культурнай рэвалюцыі ў той час, калі няма тут ніводнай даўкі, літаральна няма на чым прысесьці і людзі ў часе сходаў па 5 гадзін шэруюць і топчуцца в вагі на пагу. У канспэратыве большасьць паліцак занята пад рускую горкую. Школа таксама халодная і непрытульная. Не бачым у Немаўніцах былі добрыя ўмовы для разьортваньня гудачкай дэбнасьці. Кулак будзе яшчэ больш наглець, калі параз жа не ўскалых-вацца ў гэце «панкава».

жала падмаць яшчэ адну кампанію, якая ўжо таго «справучыць» іх, што яны «дарог у сельсавет забудуць»... Трэба ведаць гэтыя факты і мець хоць самы невялікі палітычны вух, каб зразумець, што мы маем справу ня з простым хуліганствам.

Навуль яшчэ цяжка выніць усё акалічнасьці справы, але нішто не дае права замаваць не палітычную сутнасьць. Ніхто не супярэчыць супроць таго, што сьмешна бачыць зьясавага ворага ў 16-гадовым селянскім хулігану, які падаўся ўтвару хулігана Кабака і таксама сьпасаў ілском у твар дэлегатак.

Але ці можам мы забывацца, што такія хуліганы і зьяўляюцца часта сьляпымі выканаўцамі ваража владзіцельнай волі? Гэта дзяляцтва жыцьця і відуны нягодны той вясков працаўнік, які не зразумее гэтай дыялектыкі.

Вось яшчэ адзін момант у немаўніцкай справе, які заслугуе зава нашай выключнай увагі.

Вёска — у 8 вярстах ад буйнага пралетарскага цэнтру. У вёсцы такі высокакультурны шэф, як саюз працасьветы. У вёсцы вядзья камсамольская ячэйка, настаўнікі, партыйцы. І што-ж? Аб пастаючы культурна-масавай працы ня прыходзіцца і гаварыць, бо яна паогул не праводзіцца. У толькі што адбудаваным клубе брудна, халодна, гола. Насьмешкай зьяўляюць на сьледзе партреты правальваю і крымінальныя дэпутаты аб культурнай рэвалюцыі ў той час, калі няма тут ніводнай даўкі, літаральна няма на чым прысесьці і людзі ў часе сходаў па 5 гадзін шэруюць і топчуцца в вагі на пагу. У канспэратыве большасьць паліцак занята пад рускую горкую. Школа таксама халодная і непрытульная. Не бачым у Немаўніцах былі добрыя ўмовы для разьортваньня гудачкай дэбнасьці. Кулак будзе яшчэ больш наглець, калі параз жа не ўскалых-вацца ў гэце «панкава».

Асабліва жыва прайшоў жаночы сход, на якім выказаўся 21 чалавек. На сходы вельмі адчуваўся вясков разнажанавы: зможніцы крычалі аб хлебе і падатках, а бяднячкі скардзіліся, што з будучым у гэце «панкава».

Асабліва жыва прайшоў жаночы сход, на якім выказаўся 21 чалавек. На сходы вельмі адчуваўся вясков разнажанавы: зможніцы крычалі аб хлебе і падатках, а бяднячкі скардзіліся, што з будучым у гэце «панкава».

94,6 проц. яўкі

Вялікая актыўнасьць бяднячак

Вынікі добрай падрыхтоўкі

(Асьвейскі раён, Полоччына)

Справядлівая кампанія па месцачковым савоце пачалася 2-га сьнежня. Да гэтага часу былі правараны падрыхтоўчыя сходы беднаты, прафсаюзу, жанчына, саматужнікаў, на якіх ставілася пытаньне аб задачку справядлівай кампаніі і ўвядзе ў ёй. Апрача гэтага да справядлівых сходаў быў выпушчаны спецыяльны нумар насцьдэ-газэты «Чырвоная Асьвейшчына», прысьвечаны справядлівай кампаніі. Сур'ёзная увага была зьвернута на апазыцыйнае выбаршчыкаў: усім выбаршчыкам былі ўручаны пэўны.

У выніку гэтай падрыхтоўчай работы пропант яўкі на ўсе справядлівыя сходы, якіх было 4 (месцачкова было разьбіта на 4 участкі: два тэрытарыяльна-селянскія, адзін — лўрэйскі, адзін — жаночы), быў вельмі высокі: 94,6 проц., на лўрэйскім сходах было 100 проц. выбаршчыкаў. Цікава, што жаночыя участкі, які лічыўся самым неабсьпечаным у адносінах яўкі, даў 70,5 проц. У спрэчках па дэкладу месцачковага савету выказалася 72 чалавекі, на лічачы тых, якіх выказаліся на 2-3 разы. Трэба сказаць, што ў справядлівай савету не застраўты важнейшыя участкі работы — загатоўкі, кантрактацыя, крэдытаваньне, выкананьне пагазу.

На характарнае спрэчак адбіліся нашы труднасьці: хлебныя чаргі, недахват тавараў, у асаблівасьці скурсырцу. Аб гэтым таварыні на ўсіх сходах. Гэтыя труднасьці спрабавала выкарыстаць заможная частка месцачкова. Але яна ніякага посьпеху ня мела. У спрэчках сьпяняліся таксама на слабой рабоце сьцяцый, у прыватнасьці, культурнакцыі, на слабой барацьбе з п'янствам і хуліганствам. Прэзыдыум савету дронна кіраваў сэкцыямі. Мала ўвагі зьвернута на добрабыт месцачкова.

Асабліва жыва прайшоў жаночы сход, на якім выказаўся 21 чалавек. На сходы вельмі адчуваўся вясков разнажанавы: зможніцы крычалі аб хлебе і падатках, а бяднячкі скардзіліся, што з будучым у гэце «панкава».

Асабліва жыва прайшоў жаночы сход, на якім выказаўся 21 чалавек. На сходы вельмі адчуваўся вясков разнажанавы: зможніцы крычалі аб хлебе і падатках, а бяднячкі скардзіліся, што з будучым у гэце «панкава».

Асабліва жыва прайшоў жаночы сход, на якім выказаўся 21 чалавек. На сходы вельмі адчуваўся вясков разнажанавы: зможніцы крычалі аб хлебе і падатках, а бяднячкі скардзіліся, што з будучым у гэце «панкава».

Белсельтрэстаўскі „тутунь“

аб тым, як хабарнікі з Белсельтрэсту сарвалі загатоўку племянное жывёлы

Калі Гомель быў далучаны да Беларусі і гомельскі сельтрэст ліквідаваны, у Менск прыехаў т. Храмецкі — былы дырэктар Гомсельтрэсту, які застаўся без работы. Разам з ім прыехаў яго былы намесьнік Пажарскі.

Храмецкага назначылі дырэктарам Белсельтрэсту замест Хілімонава, які не апраўдаў сябе на гэтай рабоце.

Пажарскі і Храмецкі і Пажарскі былі сябрамі па Гомелю, Храмецкі дзверыў сваёму намесьніку ўсе трэстаўскія справы. І Пажарскі пачаў арудаваць.

Першай вадатай «па разьвіцьці трэставанае сельскае гаспадаркі» Пажарскі наменіў павялічэньне свайі 260-ці рублёвае пэнісі ў два разы — з тым, каб пры далейшым «разьвіцьці» прадпрыемстваў прапарцыянальна павялічыць і свае саабістыя даходы.

Дзеля гэтага ён зьяўляўся са сваім былым загалчыкам вытворчым аддэлам Гомсельтрэсту Гінзбургам, які займаў у гэты час пасаду інспектара-агранома інспектуры Белсельтрэсту па Гомельскай і Мазырскай акругах.

«Сувязь» гэта заключалася ў тым што Гінзбургу прадастаўлялася магчымасьць закупіць «племянную» жывёлу ў прыватнікаў па ўдзельных цэнах і атрымаваць ад іх ва гэта хабары.

Угавор паміж Гінзбургам і Пажарскім быў такі: ножны хабар дзяліць парові.

Пачалася «пампанія» загатоўкі племянное жывёлы дэбильна кампаніяй.

Гінзбург прыцягнуў да гэтай справы прыватніка Глазмана. Апошні запусьціў зьморожаным нароў, плаціў танна, але расьліскі прадстаўляў фіктыўныя, павялічваючы кошт кожнай каровы амаль на ў два разы. Калі рахункі папалалі ў рукі Гінзбурга, яны зноў перарабляліся адпаведна яго апытку ў той дзень, цэны павялічваліся, расьліскі перапісваліся, подпісы падрабляліся і ўсе гэтыя «слакуманты» адоўжваліся ў Белсельтрэст на вадывардзьяньне. Здаралася, што ў пастухаміных бухгалтэраў Белсельтрэсту валасы станавіліся дыбам гледзячы на гэтыя «співаць» дакуманты, і ім адпавядала, што посьвосьць у дзьверы пастукае супрацоўнік ДПУ. Там яны заўлялі Пажарскаму, што дакуманты спэскалі па дзвороньні. Але Пажарскі, прадбачыўшы дзьяльбу, прадбачыў, што хутка атрымае «на тутунь», наводзе вобразнага выразу аднаго з хабарнікаў гэтай кампаніі, прапанаваў бухгалтэры рахункі Гінзбурга зацьвердзіць.

Апрама «прыбытку» шляхам падробак, Гінзбург атрымаваў яшчэ хабары проста за тое, што ён даваў людзям «сарабляць».

А «сарабляць» Гінзбург даваў шмат. Не абійшоў ён і кіраўніка саўгасам Вострагалады (Гомельская акруга) Слабадава. Праўда, хабары прыходзіліся ўжо тады дзьяліць на трох, але страт кампанія ўсё-ж не атрымлівала.

Для доваду прыбыткаў іх «сапэрацый» досыць падаць некалькі прыкладаў. У верасьні 1927 г. прыватны гандляр Глазман, які апэруе, калі яму гэта патрэбна, старым насцьдэчаньнем, што ён атрымаў у бытнасьці яго служачым Харобінскага і Дзэрвінскага с.г. крэдытных таварыстваў, уадуе даставіць для саўгасу Вострагалады 70 галоў жывёлы, за што ён Гінзбургу і Слабадаву, у хабары, даваў.

«Кіраўніцтва» Пажарскага і Храмецкага каштавала дырэктару ня мала. Зусім натуральна, што сьляпы, якія бачылі «племянную» жывёлу, годную толькі на мяса, а не для разьвіцьця жывёлагадоўлі Беларусі, заважылі.

ботак» у відзе хабару 950 р. і шляхам пераробкі ўжо адзін раз пераробленых рахункаў — 1200 рублёў. Прычым, як першая сума, так і другая была акуртанна падзелена паміж намесьнікам дырэктара і яго двума ўдзельнікамі.

Ляўры Гінзбурга не даюць спакоў Слабадаву і ён рапаш таксама правіць ініцыятыву, добра што Пажарскі асабіста яго запэўніў, што ўсе яго рахункі будуць зьявьвяджэцца будз атрыманыя.

Разам з прыватным гандляром Лапаціным Слабадаў падрабляе рахункі і «сарабляе» 450 руб. Грошы «супаўдэна» дзьяліць з Пажарскім, атыкаўшы Гінзбурга. Апошні не застаецца ў даўгу, прапрабляе махінацыю з тым-жа Лапаціным, заплушчыўшы яго фіктыўна агентам Белсельтрэсту, вышывае яму пэнісі ў суме 320 руб., у атрыманыя іхкі Лапацін толькі расьліскаецца, а грошы атрымлівае Гінзбург і дзьяліцца з Пажарскім, мінуучы Слабадава.

Загове Слабадаў, адуашым саўгаскі сад у арэнду і атрымаўшы хабар 1.000 р. наведвае Гінзбургу, што атрымаў толькі 600 р. пакліма ў сябе 100 (фактычна 600) і 400 перадае Гінзбургу для яго і Пажарскага...

У такім старымскім кантэксце мілья кампанія працавала ўвесь час. Бывалі, араўмела, выключэньні, калі кантакт парушаўся. Напрыклад, Слабадаву вахалася, папэўна заплушчыць пахвала, і ён сунуў Пажарскаму хабар 400 руб., за што — сам «не памятае».

Не дзьяляўся Слабадаў таксама тымі хабарамі, якія ён вымагаў у кулацкіх шляхам прадастаўленьня ім за высокую плату розных работ на саўгасе (малацьба, пабелка саду, ушыва дзьяльняе пабудову і г. д.). Праўда, хабары былі дробныя — да 25 рублёў, пры чым, на словах Слабадава, гэтыя грошы прызначаліся «шылькіна» на тутунь, але наогул яны складоць зьвяучы суму.

Вось якія паслугі Пажарскага ў справе разьвіцьця трэставанай сельскай гаспадаркі. Праўда, у мінулым у Пажарскага быў менш каштоўныя «спаслугі». Так, дагавор, які ім быў заключаны з прыватнымі спекулантамі Крыжаўцамі ў бытнасьці яго намесьнікам дырэктара Гомсельтрэсту, прынёс дзяржаве страты звыш 40.000 рублёў. Калі да гэтых грошай дадаць страты, атрыманыя Белсельтрэстам дзьякучы «сапэрацыям» Пажарскага, дык «збырочка» кругломьліва сума прыблізна ў 100.000 рублёў.

Чытачы, мусіць, зацікавіць, што-ж рабіў дырэктар Белсельтрэсту Храмецкі? Ці правараў ён — член партыі, якому быў даручаны такі адказны пост, ці правараў ён «работу» свайго беспартыйнага намесьніка? Чаму ён не рагававу на неаднаразова свайны пасобныя бухгалтэраў няконт падараўнасьці авансавых рахункаў Гінзбурга і Слабадава?

На жаль, Храмецкі спакаў над дудку свайго «намесьніка», лічачы яго ня толькі добрым працэўнікам, але і «студым таварышом», у якога пры патрэбе можна было прыхадзіць «да падуцькі» некалькі рублёў...

«Кіраўніцтва» Пажарскага і Храмецкага каштавала дырэктару ня мала. Зусім натуральна, што сьляпы, якія бачылі «племянную» жывёлу, годную толькі на мяса, а не для разьвіцьця жывёлагадоўлі Беларусі, заважылі.

Бабруйскія рабочыя выклікаюць Менск

БАБРУЙСК. (Наш кар.) 24 сьвечня адбыўся агульна-фабрыцкі мітынг-пералічка бабруйскіх рабочых і гарнізону. На мітынг выступалі прадстаўнікі 5-ай акруговай партканфэрэнцыі, акрыванкому і гарсавету, якія спыніліся на значнае выбараў у саветы.

На мітынгу пастаноўлена: паслаць на вёску рабочыя брыгады, дзень выбараў абвясціць сьвяточным днём, арганізаваць конкурс на лепшае прадпрыемства па правядзеньні выбараў у саветы.

Мітынг выклікаў на спарбніцтвы г.г. Менск, Віцебск, Слуцк і Жлобін.

Кулакоў-хуліганаў да суровай адказнасьці

У Блужчым сельсавеце, Пухавіцкага раёну, на сходзе беднаты было пастаўлена пытаньне аб разьмеркаваньні лесу мясцовага значэньня, які раён належаў кулаку.

Беднота, якая прысутнічала на сходзе, аднадушна выказалася за разьмеркаваньне лесу: асабліва актыўнасьць выдвілі жанчыны.

Пры галасаваньні былі ўладар гэтага лесу, мясцовы кулак, разам са сваімі прыхільнікамі-падкулачнікамі, пачалі бідь па руках галасавальных беднякоў. Некаторыя зьбілі моцна.

На месца тэрмінова выехаў начальнік рэйміліцыі і марсьледчы, які арыштаваў кулака і яго «дапаможцаў» у бойцы з беднатай. К.

Чыноўны абавязаньне сваіх вытаньняў, дэлегатаў (а іх было 35 чалавек), павалілі на оход беднаты. У сьвеч на жывіцы пасыпаліся ўдары і паяцелі жывіцы пяску. Дэлегатаў спачатку прымаюць гэты пачастунак, як звычайныя

цельнага чыгуначнага староства—вядомы хуліган Пецяка Кабац зьвізан в розным падазроным элемэнтам. Трэба ведаць і аб тым, што мясцовы гадалька Дар'я Цялюк, якая ўвесь час абмавала дэлегатаў зьгоды прыстойным вудзіным словам і агітавала сялян на пуськаць жоўвак у клуб, што гэтага самага Дар'я Цялюк на другі дзень пасля зьбавеньня дэлегатаў пагра-

ЛЕПШ ПАДРЫХТАВАЦЬ БЕДНАТУ ДА ВЫБАРАУ

Ужываць мэтад індыўдуальна-групавога работы

Асноўнымі формамі падрыхтоўкі беднаты да выбараў саветаў зьяўляюцца: група беднаты і сходы беднаты.

У мінулыя выбары работа груп была разгорнута слаба і яны не маглі адыграць значнай ролі ў арганізацыі беднаты. Цэнтр цяжару быў скаманцэнтраваны на правядзеньні сходаў беднаты. У цяперашнюю кампанію групы беднаты павінны отаць асноўнымі апорнымі пунітамі работы па арганізацыі беднаты.

Але правядзеньнем сходаў беднаты і пасяджэньняў груп беднаты яшчэ ня вычэрпваецца зьмест работы па падрыхтоўцы беднякоў да справядачна-выбарчых сходаў. Ўспрэчна, што і групы, і сходы беднаты адмыгрваюць вялікую арганізуючую роллю. Але гэта яшчэ ня ўсё.

Вялікае значэньне ў справе арганізацыі беднаты, у справе яе падрыхтоўкі да выбарчых сходаў мае пастаноўна індыўдуальна-групавое работы з беднатай. Мы павінны ўлічыць, што кулацтва з некалькім посьпехам скарыстоўвае іменна мэтад індыўдуальна-групавога агітацыі; гутаркі «па душках» на млынне ў чаканьні «чаргі», «апрацоўка» бедніка-суседа дома, сыстэматычная прапаганда вечарамі, калі зьбіраюцца пакурны і «пабалакаць» да каго-небудзь з суседзяў, штодзённае ўздзейнічаньне на бедніка праз яго жонку.

І вось чаму часта здараецца так, што на выбарах саветаў, павінны ў максымальнай ступені скарыставаць гэту форму работы. Працаўнікі, камандзіраваныя ў вёску для правядзеньня выбараў, павінны высьветліць, якія мэтады ўжывае кулацтва, вакол якіх пытаньняў плаце сваё павулінае дэмагагічнай агітацыі, і проціпаставіць апошняй правільнае растлумачэньне гэтых пытаньняў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

ва, найбольш дружна выступала на выбарах.

Для вядзеньня індыўдуальна-групавога работы сярод беднаты можна і трэба прыцягнуць лепшых беднякоў-актыўнаў. Выявіць гэтых беднякоў актыўнаў, устанавіць з імі цесную сувязь, максымальна скарыстаць для штодзённай работы па падрыхтоўцы беднаты—гэта важнейшая задача кожнай вёскі, кожнага працаўніка.

Зразумела, нельга абмяжоўвацца толькі работай у вядзеньні актыўнаў. Трэба мець на ўвазе, што імінуцься дэзарганізаваць беднату, кулак вядзе барацьбу за адважаньне сьрадняка. Мы ж павінны дабіцца трывалата блэку (самоу) барацьбы і беднаты з сьрадняком. Таму вядзінае значэньне мае работа з сьраднякім актыўнаў.

У падрыхтоўчай рабоце з беднатай трэба сур'ёзную ўвагу зьвярнуць на работу сярод жанчын-беднячак. Трэба мець на ўвазе, што кулацтва ўзмоцнена націскае на «апрацоўку» жанчын-беднячак. Мы павінны проціпаставіць гэтай кулацкай тактыцы нашу энэргічную работу сярод жанчынчак. Правядзеньне спецыяльных сходаў беднячак большае ўцягнэньне іх на агульныя бедняцкія сходы, пастаноўка сярод іх індыўдуальна-групавога агітацыі—ўсе гэтыя формы работы павінны быць скарыстаны іагчыма паўнаў.

Практыка мінулых выбараў паказвае, што іменна ў тых вёсках, дзе была арганізавана індыўдуальна-групавая агітацыя нашых парт'яцэек ці прадстаўнікоў райкому, беднота найбольш арганіза-

Зьніжэньне сабекошту--на першы плян!

Кожны сьвядомы рабочы павінен паставіць пытаньне: ШТО ЯШЧЭ ПЕРАШКАДЖАЕ ЗЬНІЖЭНЬНЮ САБЕКОШТУ ПРАДУКЦЫІ? Факты безгаспадарчасьці зьнішчым праз „Зьвязду“

Безгаспадарчасьць і бясплянавацьць 30 проц. апалу траціцца без карысьці

Сабекошт прадукцыі каўбаснай фабрыкі Вельмягандлю (Менск) ня зьнізіўся, а наадварот, павялічыўся. Тлумачэцца гэта радам фактаў безгаспадарчасьці. Напрыклад, купленыя замочныя спірыц ня быў сьвясчасова ўстаноўлены, правалюўся на фабрыцы каля трох месяцаў без сьнарыстаньня. Эфект ад сырыцу відавочны. Працу, якую равай выконвалі 6 чалавек, цяпер, з устаноўкаю спірыцу, выконваюць 3 чал. Такім чынам фабрыка панесла значную страту.

Адзін рабочы фабрыкі, бязуюна, правільна даў ацэнку адміністрацыі. —«У нашай адміністрацыі няма плянавасьці ў галовах—казаў ён. Загатаўляюць сырац загатаўляюць, а дзе яго зьмясьціць—ня ведаюць. Жывёлу забіваюць, а мяса зьмяжыць няма дзе. Дзякуючы гэтаму сапсавалася 5.000 кіляграм мяса. Здарылася гэта так. Адсутнічалі бочкі, ня было добрага солі, а салілі гэта мяса сольлю з-пад сала, якая ўжывалася на працягу 2 год і была зьмешана з пяском і цэмантам. Сапсаванае мяса пайшло на 11 кап. за кілё для відебскіх мылаварні і клеиварні. Трэба дадаць, што перавозка мяса са складу на фабрыку, з фабрыкі на ваказ і забіўка ў бочкі таксама ўлічэла фабрыцы ў кілесечку. Кілё мяса фактычна прадапа на 11 кап., але калі вылічыць усе накладныя выдаткі, то выйдзе, што мяса пайшло значна таней.

У сувязі з гэтым паўстае пытаньне, ці мэтазгодна было адпраўляць мяса відебскім фабрыкам, калі такія самыя фабрыкі ёсьць і ў Менску. Ня зусім добра абстаіць справа наокоп захоўваньня мяса на халадзільніку. Сьвініна пралежвае на халадзільніку па 1—1½ тыдні, робіцца кіслай і нават прыпарываецца. Атрымаўшы ў такім выглядзе сьвініну, фабрыцы прыходзіцца траціць шмат часу на прывядзеньне яе ў большыя патрэбы выгяд.

Ёсьць некаторыя доли віны і з боку саміх майстроў. Напрыклад, лі-

варная каўбаса абходзіцца фабрыцы даражэй, чым яна прадаецца. А гэта вельміжыць выкарыта ад майстра, які робіць няправільны рэцэпт. Дзякуючы такім асобінам майстра да справы, фабрыка атрымлівае страту. У такім выпадку пельга чагаць зьніжэньня сабекошту прадукцыі. Ёсьць шмат чэлы рад пытаньняў, якія пэсна ўсё-ж зьвязаны з пытаньнем зьніжэньня сабекошту прадукцыі. Не адзін раз высюўвалі пытаньне аб набыцьці для фабрыкі камя для перавозкі мяса. Але... гэта васталоса невыкананым. А між тым, кожны дзень на нашым прыватных фурманах выдаткоўваецца 8-10 рублёў, а то і больш.

Далей, прадукцыянасьць працы выніваецца з-за пэснаў фабрыкі. У часе працы рабочыя адзін другому значна перашкаджаюць. Паліжае таксама прадукцыянасьць працы і вентыляцыя, якая даўно сапсута, а меры да яе рамонту ня прымаюцца. Таму, калі з каля даставіць каўбасу, дык падмаецца вялікая пара, нельга назваць працаваць.

Адсутнічаюць таксама вентыляры, а пры наўнасьці апошніх значна павялічыўся-б выпуск прадукцыі. Ня выканана дырэктыва аб зборы жалезнага лому. За лом, які валяецца па ўсёх кутках фабрыкі, можна было-б набыць неабходнае абсталяваньне.

Што на фабрыцы няма плянавасьці, аб гэтым і рэчы ня можа быць. Ня гледзячы на тое, што пры фабрыцы амаль адсутнічаюць складачныя памяшканьні, адміністрацыя ўсё-ж гэтага ня ўлічыла, а закупіла вагон чыніку. Адымаўляць таго, што часнок патрэбен для каўбасных і іншых вырабаў, ніхто ня будзе. Але што зьмяжыць няма дзе, то гэта так. Зараз гэты часнок валяецца ў мяшчок па ўсёх кутках фабрыкі, на гары гніе і г. д.

Аб зьніжэньні сабекошту прадукцыі ў такім выпадку няма чаго і гаварыць.

— Дзя.

Працэдыпліна не на вышыні

Працоўная дысцыпліна на сартавачнай базе анач некалькі кульгае. Ёсьць выпадкі недысцыплінаванасьці. Калі спэц паказвае працаўніцы, як рабіць, яна яму адказвае:

— Я гэта табе раблю на зло... Ты нічога не зразумееш... Ня слухаюць загадчыка базай. Ён загадвае рабіць што-небудзь, а яну

пічы, а яна яму: — Ня ты мяне паставіў, не табе распараджацца...

Зразумела, як могуць сябе адчуваць загадчыкі і спэц у такой абстаноўцы. Гэта здараецца таму, што ніжэйшан адміністрацыя пастаўлена ў вузкіх рамках,—ёй ня даны шчырыя правы ўсім распараджацца. На базе не распараджаны ўнутра-

дырэктыва аб зьніжэньні сабекошту прадукцыі вавола «Энэргія» выканана па дзесяцічнай вазе і сталі: па дзесяцічнай ідзе зьніжэньне дасягнула 18 проц., па сталі—24 проц. Недавыканана заданьне ў зьніжэньні сабекошту прадукцыі на лічэй чыгуву. Выканана ўсяго 4,3 проц.

Накладныя выдаткі параўнальна з мінулым годам скараціліся на 8,31 проц.

Але на гэтых дасягненьнях яшчэ спыніцца нельга. Ёсьць чэлы рад мерапрыемстваў, якія-б далі значнае зьніжэньне сабекошту прадукцыі. Напрыклад, праходзіць вацяў, які абгарвае ўвесь завод, не абмураваны, цяпла такім парадкам траціцца 30 проц., а разам з гэтым і апалу ідзе лішняя 30 проц. Аб тым, каб абмураваць вацяў, не адзін раз падымалася пытаньне, але адміністрацыя ня прымае ніякіх мер.

Два галы, як закавалі фракцыённы прэс для штампаваньні вагі, але яшчэ не атрымалі. А гэта дало б значнае зьніжэньне сабекошту прадукцыі.

Б.

Не зварачаюць увагі на дробязі

На дражджавым заводзе «Пралетары» (Менск) ёсьць магчымасьць працаваць, як трэба, а ў нас самотужыцца на кожным кроку. Возьмём, напрыклад, прасоўвае аддзяленьне. Замест шуфля—нейкая іржавая лампа. Лейка ня лейка, а нейкая недарэчасьць. Рукаў у тры чвэрці дэляма, калі пам трэба мець не танчай аднаго дэляму. Амаль поўная адсутнасьць латкоў. Паціці. Калі-б не «Варшава», наш завод з латакамі саўбы ў галё

С. Е. Н. Ы. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
ЧАЦЬВЕР, 27 СЬНЕЖНЯ
Для саюзу саўгандальслужачых
НАД НЁМАНАМ
Пачатак роўна а 8 гадзіне ўвечары.

КІНО-ТЭАТР
Культура
КІНО
Чырвоная Зорка
КІНО
Інтэрнацыянал
1-шы дзівячы кіно-тэатр
Дны Плянэр
КІНО
Спартак

СУСЬВЕТНЫ БАЯВІК
ПАТОМАК ЧЫНГІС-ХАНА
У 8-мі частках
ВЯЛІКАЯ ГІСТАРЫЧНАЯ ПАСТАНОЎКА
КАБІРЫЯ МАЦЫСТ
Гістарычная трагедыя ў 10 част.
У галоўнай ролі вядомы артыст-аляст
Трука-прыгодніцкі кіно-рама ў 2 сэр'ях, 10 ч.
СКАРБЫ МОРА
2 сэр'і ў адзім аб'еме 2
АД АЎТОРКА 25
АБРЭК ЗАУР
Ціла білету 15 к. Пачатак сэксу а 3 в. пал. г. дня
3 прычымі аплікага пасьпяху
апошні 6 гаспр. **АННЫ ВОЛЬСКОЙ** у зусім новым рэпертуары
На зьяву ілюзійны бабелі
МЕДВЕЖЬЯ СВАДЬБА
Драма ў 8 ч. У гаспр. ролях В. Маліноўская і Эгерт

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты
лічыць несапраўднымі

Членскі білет саюзу працаўдзельцаў Мінска 1 800
А сабс. кніжка Шаблоўскага І. выд. Менскіхнаматам 801
Вуч.-наоная кніжка і паявая кніжка, выд. Астраш.-Гар. с.-г. нрэд. т-сам на імя Пацэршука Д. 802
Дзьево біржавыя карткі Лун'яна Ш. Ш., выд. Менск. біржай працы 803
А сабсвая кніжка Грыгарава Б. А., выд. Менскіхнаматам 804
П асьведчаньне аб сканчэньні 1-й сямігодкі Лабановіча В. 805
Біржавая картка Хадасевіча А. К., выд. Менск. біржай працы 806
Вайсковыя кніжка Рыжыківа В. Я., выд. Менскіхнаматам 807
Кааперац. кніжка № 16435 Яцымовіча І., выд. МЦРК 808
Членскі білет № 10381 Жабіцкага П., выд. саюзам саўгандальслужачых 809
Членскі білет № 10372 Шлес У., выд. саюзам саўгандальслужачых 810
Членскі білет № 10361 Рамановіча, выд. саюзам саўгандальслужачых 811
П асьведчаньне № 7798 Месела Х. З., выд. бюро па вучоту отрат на франтах, у г. Ленінградзе 812
Кааперац. кніжка Пракопчына В. М., выд. МЦРК 813
Біржавая картка Баріана А. Ш., выд. Менск. біржай працы 814
Кааперац. кніжка Беліна І. Н., выд. МЦРК 815

— НА —
1929
ГОД

ПАДПІШЭЦЕСЯ
НА СТАРЭЙШУЮ Ў БЕЛАРУСІ
(XII год выданьня)
ШТОДЗЕННУЮ ЦЭНТРАЛЬНУЮ
— ГАЗЭТУ —

— НА —
1929
ГОД

ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б

ЗВЯЗДА дае сваім падпісчыкам дадаткам на льготных умовах

часопісь **Большавік Беларусі** падпісная на 1 мес. толькі 20 к. замест звычайнай цаны 35 кап.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На газэту „ЗВЯЗДА“	На год	На 9 мес.	На 6 мес.	На 3 мес.	На 1 мес.
	9 р. 75 к.	7 р. 50 к.	5 р. —	2 р. 60 к.	— 90 к.
3 дадаткам часопісі „Больш. Белар.“	12 р. 15 к.	9 р. 30 к.	6 р. 20 к.	3 р. 20 к.	1 р. 10 к.

Для падпісчыкаў „ЗВЯЗДЫ“ Падпісная плата на часопісь **Стонік** на 1 мес. — 25 к. (замяст 40 кап.).

Ка тэраў газэты „ЗВЯЗДА“ прымаецца падпіска на часопісь **Польмя** Падпісная цана: На 1 г. — 12 р., на 6 м. — 6 р. 50 к., на 3 м. — 3 р. 25 к.

Пышчэчны матэрыял загатоўлен беларускім мірабальгічным інстытутам.

На біржы працы
Іншагародні попыт на мэдыцынскую працаўнікоў

Халопеніцкі раён—2 анушэрні і адзін лекамп, Заслаўскі раён—3 мэдыцынскія, Зембіноўскі раён—3 мэдыцынскія, Зембіноўскі раён—1 лекамп, Смаленскі раён (Юр'евіч) і Клявіцкі пункт—2 анушэрні, Пухавіцкі раён—3 анушэрні на ўрачэбных гучыты, Сьмілаўскі раён—3 анушэрні, Бягомльскі раён—2 анушэрні, Пухавіцкі раён—1 анушэрні і 1 фармацэўт, Чырвоны Крэм для рабну—2 зубурачы, Беспрацэўныя, якія дадуць сваю згоду атрыць работу ў адзін павіны зьявіцца ў разумовую сэцыю.

Тыя, што працуюць, але жадаюць паехаць у значаныя месцы ў парадку пераводу, павіны таксама зьявіцца ў разумовую сэцыю біржы працы.

Радые-перадача
Серада, 26-га сьнежня
17.00(5)18.20—Трансляцыя Масквы—сьвяточнага канцэрту.
18.20—18.45—Літарна ўрача „Як треба зарывацца“.
18.45—19.30—Перадача для сельскіх рабочых. Сьвяточны пунар радыегав. „Беларускі Ватрац“.
19.30—20.30—Сілыскі канцэрт.
20.30—21.00—Лекцыя праф. Сіроціна „Педэдагогіка на радые“.
21.00—23.30—Канцэрт, сьпевамі і сьпевамі

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— Сьніні, 26 сьнежня, а 7 в. пал. г. увечары ў памяшканьні клубу імя Ро-зы Люксембург адбудзецца чарговая пазьскі дэлегацый сход.

— У сераду, 26 г. м., а 6 в. пал. г. увечары адбудзецца пасажынае прэзыдыуму Кааперац. РК МОНР'у. Для інфармацыі аб хоцеэ канвэнцыі „Вімовае данамогі“ запрашаюцца ачэпні зав. „Большавік“, Волкустпрамсаюу, шчотатч. фабр., службы аспэлітацыі і цягі, МББ тавары, шкляов. „Прадэтары“ і абукавай фабрыкі.

— Сьніня, 26 сьнежня, а 6 гадзіна увечары (у памяшканьні Гаррайному МОНР'у), Фрунзавскі райком МОНР'у зьявае нараду агітпрацэўнікоў ачэпні МОНР'у, на якую прапануецца ачэпнама выспаць св.іго прадэаўніна.

Клуб імя Карла Маркса
У суботу, 29 сьнежня, а 8 г. увечары адбудзецца азікі вэчар Беларускай пра-дэтарскай літаратуры, прысьвечаным дзе сапгольства БССР. На вэчары прымуць удзел т. т. Галавэд, Сяньковіч і Ба-ліцкі. Запрошаныя арадэаўнікі працэпні-сьменьніау Закаўказья, РСФСР, УССР і інш. Білеты ў канцылярны клубу. Вы-клясацыя 1-я група дружыны нараду. На 27 сьнежня выклясацыя 2-я гру-па, на 28 сьнежня—3-я група дружы-ны нараду.
Сьніня а 8 гадз. увеч.—занятыя струга-вага аркэстру.
Заўтра а 10 гадз. увеч.—заняті спар-тэўнага гуртка.
— Педгабінат. Агульны сход сэкцыі палавота выдывацьня адбудзецца замяст сэрады, 26 сьнежня, у пятніцу, 28 сьне-ня, у педгабінэ а 7 гадз. увечары. На сходзе будзе азалуханы аказал на тэму „Сродкі палавота выдывацьня“. Апрача сэброў сэкцыі запрашаюцца ўсё вастаў-ніцтва і школьныя ўрача.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ для всех
11 год издания
Отвествен. редактор **Вл. БАХМЕТЬЕВ.**

Н. П. ЛЯШКО

„ЖУРНАЛ для всех“
журнал всех, кто своим трудом и знаниями участвует в строительстве социалистического общества.

„ЖУРНАЛ для всех“
даёт своим приложением **ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ** в 6 томах **Н. П. ЛЯШКО**

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
(с доставкой в пересылке):
ЦЕНА НА ГОД—3 руб., на 1/2 года—1 р. 60 к., на 3 мес.—85 к., на 1 мес.—30 коп.
ЦЕНА на год НА 12 НОМЕРОВ ЖУРНАЛА С ПРИЛОЖЕНИЕМ 6-ти книг Н. П. ЛЯШКО 5 руб. 50 коп. (Подписка на журнал с приложениями принимается только на год).

Допускается рассрочка платежа при непосредственной подписке в издательстве или его отделениях: для годовых подписчиков на журнал без приложений при подписке—2 р. и 1 июля—1 р.; на журнал с приложен. при подписке—2 р. 60 к. и 15 апреля 2 р., 1 июля 90 к.

Годовые подписчики на журнал с приложен. сочи. Н. ЛЯШКО, внесенные по подписке 1-го января непосредственно в издательство или его отделения полностью подписную плату (5 р. 50 к.), получают бесплатно

АЛЬБОМ ПОРТРЕТОВ современных пролетарских писателей СССР
ВСЕГО 12 ПОРТРЕТОВ на роскошной мелоп. бумаге в красках. Размер каждого портрета 56×54 см.

Подписчики на „ЖУРНАЛ для всех“ за доплату а 3 руб. в ГОД ИЛИ 1 руб. 60 коп. за 6 месяцев **МОГУТ ПОЛУЧИТЬ самый распространённый ежемесячный детский журнал „Е Ж“**

ЖУРНАЛ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН.

Подписку и деньги направлять: **МОСКВА, Центр, Ильинка, 15.**
Анц. Издат. О-ву „ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА“.

Подписки принимаются также во всех отделениях Издательства, повсеместно по почте, а также в конторах: Печать, отделенная центр. изд-ва.

„ЗВЯЗДА“
срокх кауністычнае асветы
ленінскага выдывацьня, каа-
тэўна арганізатар і праца-
тэўна гарадэства.

Колга ўразумьня, як члэн партыі
будзе выкаваць партыйнае апыра-
тэўнага апыра-
„ЗВЯЗДА“
(3 лота ЦК КП(б)Б).

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:

У Мейску: Галоўнай кавторай газэты „ЗВЯЗДА“—Савецкая, 63, 3-і паверх—штодзёна ад 9—5 гадз., ужоўнаважымі галоўнай кавторы „Звезда“.

У оравіцы: Усімі аддзяленьнямі Бел-дзяржвыдвэствя, аддзялень-нямі „Вэствя“ і „Правда“, кібскамі кантрагентства друку і усімі паштова-тэлеграфнымі кавторані.

Здавайце ПАДПІСКУ на 1929 год сваячасова!
Памятайце, што сваячасовая падпіска гарантуе акуратную дастаўку.

„ЗВЯЗДА“
ападарожжэ кожнага пар-
тыяца і актывістага без-
партыяцага.

**Камуністы на тэры-
торы Беларусі ня мо-
жа абыйсьціся без
„ЗВЯЗДЫ“**

Судовы выканаўца 10 вуч. Мен. акругі т. МАТУСЕВІЧ абвешчае, што 7 сту-дзена 1929 г. а 12 гадз. дня ў барананскіх прудах, Баранскага с.-с., Халопеніцкага рабну, адбудзецца

продаж з публічнага ТОРГУ

МАЕМАСЬЦІ, назажчае гр. Бепевсонам Іцку і Мейсэю, якая скла-дзецца з валавога мліну, паравой лэаапікі з 8-сільным рух. і лэані—усяго на **2.500 руб.** на спэцыяльнае на выкаваўчому лісту нар. судэўдзі 23 вуч. Мейскае акругі на карысьць Галоўспэстраху

Жадаючы прымаць удзел у таргах запрашаюцца ў назначаны на месца торгу. Падрабляны сьпіс маемасьці можна аглядаць штодзёна ад 10 да 12 гадз. дня ў канцылярны суд. выканаўца (г. Барысаў, вул. 3 Інтэрнацыяналу, № 20).

Судовы выканаўца 10 вуч. Мен. акругі МАТУСЕВІЧ.

Газета „Звезда“
з дадаткам часопісі **„Большавік Беларусі“**
на месца **КАШТЭ 1 р. 10 к.**